

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэртная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Хроніка “Чарнобыльскага шляху 2006”

Онлайн-рэпартаж з “Чарнобыльскага шляху. 20 гадоў таму, 26 красавіка 1986 году, здарылася найбольшая тэхнагенная катастрофа ў гісторыі чалавецтва – выбух на Чарнобыльскай АЭС. Сёння ў Менску праходзіць “Чарнобыльскі шлях” – шэсце ў памяць ахвяраў чарнобыльскай катастрофы. Карэспандэнты “Свабоды” перадаюць апошнія навіны зь Менску.

22:05 Каля Чарнобыльскай капліцы людзей амаль што няма, мітынг завершаны. Вінцук Вячорка пры канцы свайго выступу заклікаў усіх прысутных узяць удзел у акцыі 1 траўня, калі пачнецца кампанія супраць кантрактнай сістэм. Стала вядома, што Вінцук Вячорка быў затрыманы, падрабязнасці пакуль невядомыя.

21:27 Перад прысутнымі выступіў А.Мілінкевіч, які заклікаў не забывацца аб тым, што адбылося 20 гадоў таму. Ён сказаў, што ў нас ня толькі экалагічная, але і палітычная катастрофа. Ён заклікаў не збіваць хвалю вулічных акцыяў салідарнасці, якая цягнецца ад пачатку выбарчай кампаніі. Мітынг пачаўся цяпер ужо тут, людзі падыходзяць адзін за адным. Моладзь скандуе “Будзем разам!”, мітынг будзе працягвацца.

21:20 Выступае В.Вячорка. Адбылася малітва памяці ахвяраў Чарнобыля, якую чыталі святары Аўтакефальнай праваслаўнай царквы, гучаў Чарнобыльскі звон. У гэтыя хвіліны прымаецца рэзалюцыя мітынгу – аўтар яе акадэмік Іван Нікітчанка. Сярод іншага, у рэзалюцыі патрабуецца абнавіць у поўным аб’ёме дзеянне закону аб дапамозе ахвярам Чарнобыльскай катастрофы.

20:30 Калона рухаецца да плошчы Бангалор, наперадзе калоны святары Аўтакефальнай праваслаўнай царквы нясуць абраз Божай маці ахвяраў Чарнобыля, гучыць Чарнобыльскі звон. Людзі ў дамах запальваюць свечкі, дэманструючы сваю падтрымку шэсцю. Да плошчы Бангалор засталася хвілінаў 15.

20:05 Калона скіравалася на Сурганова. Калона скіравалася да капліцы, пабудаванай у гонар ахвяраў Чарнобыльскай катастрофы.

Як толькі калона рушыла, людзі ў цывільным затрымалі 12 чалавек, у тым ліку 3 украінскіх грамадзянаў.

19:40 Некалькі хвілінаў таму вядучы мітынгу даў слова намесніку БСДГ Анатолю Ляўковічу, той перадаў вітанні ад А.Казуліна. Раней на мітынгу выступіла Л.Гразнова, якая прапанавала стварыць міжнародны суд, які будзе даследаваць знікненні людзей у Беларусі. Удзельнікі прагаласавалі за стварэнне такога суду.

19:35 Каля Акадэміі Навук адбываецца мітынг. Людзі выступаюць адзін за адным. Гаварылі прадстаўнікі ліквідатараў Чарнобыльскай катастрофы. Яны прапанавалі аб’яднацца ў адну грамадскую арганізацыю, каб бараніць свае правы.

19:25 Толькі што пачаўся мітынг. Выступаюць Аляксандр Мілінкевіч і Сяргей Калякін. Людзей сабралася даволі шмат. Паводле розных падлікаў, удзельнікаў мітынгу больш за дзесяць тысяч чалавек. Міліцыі амаль ня бачна.

19:10 Толькі што Мілінкевіч прыйшоў да Акадэміі Навук. Натоўп адразу пачаў скандаваць: “Мілінкевіч! Ура! Жыве!”

Калі калона ішла пра праспекце, міліцыянты увесь час папярэджвала, што шэсце незаконнае і пагражала затрыманнямі і рэпрэсіямі. Але затрыманняў не было, а цяпер аўтобусы з амоунацамі кудысьці зніклі. Ёсць ля Акадэміі Навук і шмат замежнікаў. З боку ад Акадэміі навук стаяць амбасадары практычна усіх еўрапейскіх краін і амбасадар ЗША.

18:47 Знік Анатоля Лябедзька. Ужо на працягу некалькіх гадзінаў невядома, дзе знаходзіцца лідэр Аб’яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябедзька.

18:33 Людзі стаяць каля Акадэміі навук, чакаюць пакуль падыдзе калона з Кастрычніцкай плошчы. Ужо зроблена пляцоўка-трыбуна, дзе будуць выступаць актывісты. На гэты момант сабралася некалькі тысяч чалавек. Тэрыторыя перад Акадэміяй Навук цалкам занятая. Шмат сцягоў, у асноўным гэта бел-чырвона-белыя сцягі. Таксама па шыльдах бачна, што ёсць прадстаўнікі з рэгіонаў -- Берасце, Пінск, Гомель, Светлагорск...

18:24 Калона тысячы дэманстрантаў ідуць ад Кастрычніцкай да Акадэміі навук

18:20 На Акадэміі навук ужо сабралася каля дзвюх тысяч чалавек.

18:10 Калона рухаецца ад цырку да плошчы Перамогі. Асноўная маса людзей, якія не пайшлі да Акадэміі Навук, але хацелі трапіць на Кастрычніцкую плошчу, знаходзіцца цяпер побач з цыркам. Тут некалькі соцень чалавек. Некалькі хвілінаў таму да іх звярнуўся Аляксандр Мілінкевіч. Ён заклікаў людзей ісці да Акадэміі Навук, да асноўнага мітынгу. Людзі збіраліся з боку “Цэнтральнага”, Нацбанку, цырку... Цяпер ідзе спроба аб’яднаць іх і разам пайсці да Акадэміі Навук. Недзе гадзіну таму двое маладых людзей былі затрыманыя ля Палацу Рэспублікі. Яны выйшлі на плошчу і селі на зямлю. Міліцыянты адразу ж падышлі да іх і схапілі.

17:42 Першыя затрыманні на Чарнобыльскім шляху. На плошчы Я.Косала міліцыянты затрымалі 5 актывістаў незарэгістравага руху “Вольная моладзь”. Іх адвезлі ў Савецкі райаддзел міліцыі.

17:33 Станцыя метр “Кастрычніцкая” і “Купалаўская” зачыненыя. Перакрытыя падземныя пераходы. Цягнікі на гэтых станцыях не спыняюцца.

17:28 Падыходы да Кастрычніцкай плошчы Менску перакрытыя. Прайсці на плошчу немагчыма.